

Т.У. Мураўёва

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ КАШТОЎНАСНАЯ ПАРАДЫГМА Ў ТВОРАХ АЛЕСЯ РАЗАНАВА

Творчасць Алеся Разанава – гэта філософскі раздум аб сэнсе жыцця і месцы чалавека ў свеце, аб спрадвечным і сучасным. У ёй яскрава раскрываецца нацыянальная каштоўнасная парадыгма беларускага народа, якая, па сутнасці, закладвае аснову ментальнасці. Гэтае пытанне становіцца асабліва актуальным у наш час, калі мы назіраем не столькі працэс змены, колькі працэс падмены сацраўдных, спрадвечных каштоўнасцей на штучныя.

У творах Алеся Разанава часам адчуваецца не проста захапленне мінуўшчынай, але сум па былых часах, калі чалавек у сваіх учынках кіраваўся жыццёвай мудрасцю, спрадвечнымі ідэаламі. Менавіта таму павага да продкаў, вызначэнне сям'і, бацькоўскага дома як найвышэйшай каштоўнасці характэрна для творчасці А. Разанава. Непарыўная сувязь пакаленняў становіцца гарантам будучыні, гарантам захавання чалавечнасці ў чалавеску. Дом – сімвалам стабільнасці і непарушнасці. Вяртанне дадому – вяртаннем да вытокаў і магчымасцю спыніцца, падумаць, прааналізаваць свой жыццёвы шлях: *Дарога дадому... // Усе дарогі. // Якімі я хадзіў і ездзіў, // убірае дарога дадому.*

Наступная характэрная рыса – перавага духоўнага свету над матэрыяльным. Асабліва яскрава тут вылучаецца неабходнасць блізкасці чалавека да навакольнага свету, увасабленне жывой прыроды як мудрага дарадчыка, блізкага сябра і суразмоўніка, дзейснага сродка для рэлаксацыі. Гэта магчымасць пабыць сам-насам з сабой, адпацьці ад інфармацыйнага віру, штодзённых клопатаў і стрэсаў. Гэта крыніца натхнення і спакою. Аднак нельга сказаць, што пісьменнік адмаўляе патрэбу чалавека ў матэрыяльных каштоўнасцях і дабрабыце. Ён гаворыць аб іх разумным спалучэнні і выкарыстанні, таму што: *Гроши вырошчаюцца з душаў рэчаў, але ўрошчаюцца ў чалавечыя душы: кім валадаюць яны – таго яны горшаць, хто валодае імі – таго яны ўхарашчаюць.*

Дарэчы, імкненне да дабрабыту, спакою ўласціва беларусам, аднак здабываць гэта яны прывыклі сваёй працай, а не захопніцкімі метадамі. Чалавеческіе жыццё – найвышэйшая каштоўнасць, а вайна з'яўляецца пагрозай для яго: *Не вернецца воін, // вандроўнік не вернецца, // вернецца сейбіт... // Зайседы вяртаеца сейбіт*

Аднак талерантнасць і імкненне пазбягачь канфліктаў зыходзяць зусім не з баязлівасці: калі з'яўлялася неабходнасць адстойваць сваю незалежнасць, свой дом, сваю краіну, народ уздымаўся на барацьбу: *Горад загартаваны ў горне розных нягод і прыгод, ён перагароджвае орфэну і ардзе дарогу да вагадарства, і калі на ўсё горла ворагі прадракаюць: «Гораду – гора!» і абрушаюць на яго град камянёў і стрэлаў, горад іскказвае ім пагардай.*

Ідэалізацыя маленства і настальгія па гэтым перыядзе жывіця, якая даволі часта сустракаецца ў творах Алеся Рыданава, мае яшчэ адну праяву – клопат пра дзяцей, іх здароўе і выхаванне, імкненне аберагчы іх ад жыпцёвых няўзгод: *Дождж усчынаецца, // Гладзіць матуля // дзіцёнка па галаве.*

Дзіця разглядаецца як сімвал чысціні і бездакорнасці, як надзея на будучас, як асноўны сэнс жыцця бацькоў. Па сутнасці, тут мы зноў вяртаемся да згаданай вышэй непарыўнасці пакаленняў.

Асобна ў парадыгме каштоўнасцей неабходна адзначыць і такую рысу, як гонар сваёй гісторыяй, імкненне захаваць яе для нашчадкаў. Слова «спадчына» мае амаль сакральнае значэнне. Яно непасрэдна звязана з самавызначэннем беларусаў як нацыі.

Такім чынам, вызначаючы нацыянальную каштоўнасць парадыгму ў творах Алеся Рыданава, можна адзначыць павагу да продкаў, значнасць бацькоўскага дому і сям'і, перавагу духоўнага свегу над матэрыяльным, блізкасць да прыроды, імкненне да дабрабыту, клопат пра дзяцей, непарыўнасць сувязі пакаленняў, талерантнасць, магчымасць адстаяць сваю незалежнасць, самавызначэнне. Па сутнасці, можна сказаць, што гэта не проста нацыянальная каштоўнасць парадыгма – гэта аснова, на якой павінна будавацца цывілізаванне грамадства, інакш мы атрымаем эффект будынка, пад якім знішчылі фундамент: *Парушаны мур. // Упарты // Трымаюцца камяні //* за даўнююю веліч.